



# ЗНАЁМЦЕСЯ З НАШЫМІ КАНДЫДАТАМІ Ў ДЭПУТАТЫ



## ХАРЛАМАЎ Іван Фёдаравіч

ЗАГАДЧЫК КАФЕДРЫ ПЕДАГОГІКІ  
І ПСІХАЛОГІ

КАНДЫДАТ У ДЭПУТАТЫ РАЕННАГА САВЕТА ПА ВЫБАРЧАЙ АКРУЗЕ № 146 ХАРЛАМАЎ Іван Фёдаравіч нарадзіўся ў 1920 годзе ў вёсцы Шарпліца Гомельскага раёна Гомельской вобласці, Беларусь. Член КПСС з 1942 года.

Тав. Харламаў І. Ф. — удзельнік Вялікай Айчыннай вайны, мае ўрадавая ўзнагароды.

Тав. Харламаў І. Ф. працаўшы настаўнікам, дырэктаром школы, загадчыкам раёна. З 1955 года наслыни працу спачатку ў педагогічнай, а затым за ўніверсітэце. З 1965 года ўзначальвае кафедру педагогікі і псіхалогікі. Ен — доктар педагогічных навук, прафесар, член-карэспандэнт Акадэміі педагогічных навук СССР.

За пленную навукова-педагагічную дзея-  
насць ўзнагароджаны медалем «За працоў-  
ную адзнаку» і Ганаровай граматай Вярхоу-  
нага Савета БССР.

Харламаў Іван Фёдаравіч — дастойны кан-  
дыдат у дэпутаты раённага Савета дэпутатаў  
працоўных.

## ЛОБАЎ

### Аляксандр Іванавіч

СТУДЭНТ ДРУГOGO КУРСА ГЕАЛАГІЧНА-  
ГА ФАКУЛЬТЕТА — КАНДЫДАТ  
У ДЭПУТАТЫ РАЕННАГА САВЕТА  
ПА ВЫБАРЧАЙ АКРУЗЕ № 152

ЛОБАЎ Аляксандр Іванавіч нарадзіўся ў 1951 годзе ў пасёлку Чырвона Малік Гомельскага раёна Гомельской вобласці, Беларусь. Член ВЛКСМ.

Тав. Лобаў А. І. закончыў у 1968 годзе Заліпскую сярэднюю школу. У 1969 годзе быў прызваны ў рады Савецкай Арміі. Пасля звальнення ў запас ў 1971 годзе працаўшы на заводзе «Гідрарывад» электрамашчэрам. У 1972 годзе поступіў на падрыхтоўчае аддзяленне ГДУ. У верасні 1973 года быў зачынены на першы курс геалагічнага факультэта.

Тав. Лобаў А. І. вучыцца на «добра» і «вы-  
датна». Прымае актыўны ўдзел ў грамадскай  
рабоце, з'яўляецца членам бюро камсамоль-  
скай арганізацыі факультэта, ўзначальвае  
акадэмічны сектар. Карыстаецца аўтарытэтам  
сярод выкладчыкаў і студэнтаў факультэта.

Лобаў Аляксандр Іванавіч — дастойны кан-  
дыдат у дэпутаты раённага Савета дэпутатаў  
працоўных.



## НАБЫЛІ ДРУГУЮ СПЕЦЫЯЛЬНАСЦЬ

Ва ўніверсітэце закончыліся дзяржаваўныя выпускныя экзамены па медыцынскай падрыхтоўцы. Студэнткі эканамічнага, гісторыка-філалагічнага факультэтаў і фізічнага выхавання атрымалі права называцца медыцынскімі сестрамі грамадзянскай абароны.

Медсёстры, якія рыхтуюцца з ліку студэнтак гуманітарных ВНУ, з'яўляюцца магутнымі резервамі медыцынскіх кадраў краіны, складаючы адну з важнейшых служб грамадзянскай абароны — медыцынскую.

Дзеянасць гэтых медсёстраў разлічваецца не толькі на выпадак ваеннае часу. Як паказала практика, ім многіе робіцца пры стыхічных бедствах, вытворчых аварыйных па выратаванню жыцця пасярэдзе падарожнікаў, і аднаўленню працаўдзяльнасці. памяшанню інвалідаў.

Падрыхтоўка медыцынскіх сестраў — гэта прайвяденне клопатату нашай партыі і ўрада аб дзярдоў савецкіх людзей. Ва ўмовах сучаснай навукова-тэхнічнай рэвалюцыі чалавечы арганізм, з'яўляючыся даволі кансерватыўнай блягічнай сістэмай, функцыянуе ў пастаянна змяняючыхся, новых грамадска-вывторчых адносінах, што спрыяе з'яўлению «хвароб цы-  
вілізацыі». Медыцынскай пад-  
рыхтоўкансцю насељніцтва пад-  
ставіцца дадатковую перашкоду перад захворваннямі.



Двухгадовае вывучэнне студэнткамі курсаў анатоміі і фізіалогіі чалавека, лякарства, агульнага дагледу хворых, асаблівасцей забоў магавага паражэння, насычанай клінічнай практикай, дазволіла сферміраваць спецыялістуў сярэдняга медыцынскага звязна — медыцынскіх сестраў.

Для грунтоўнага засвячэння праграмы па медыцынскай пад-  
рыхтоўцы склалісь кафедры грамадзянскай абароны (загадчык — дацэнт Ф. Ф. Ганчэль)

праводзіць валікую работу. Кожны выкладчык кафедры творчы ўдасканалівае методыку выкладання дисцыплін, шырока ўкараране ў вуччыны працэс тэхнічныя сродкі, праграмаванае наўчанне, ажыццяўленне кантроль за засвячэннем матэрыялу студэнткамі.

Кафедра добра забяспечана вучэбнымі дапаможнікамі, мно-  
гія з якіх напісаны самімі вы-  
кладчыкамі. У кожнай аўдыто-  
рыі ёсьць неабходныя стэнды, табліцы, плакаты з электронны-

мі прыстасаваннямі. Выдатна-  
рачуе кіналекторый. За міну-  
лыя наўчальныя год паказана больш 400 кінасесансаў, на якіх прысутнічала ў агульным кол-  
кальці ўзыходзіць 15 тысяч чалавек. У педагогічным працесе шырока выкарыстоўваюцца таксама дыяфільмы, дыяпазіты, магнітофоні і грамзапіс.

Треба адзначыць і тое, што рэктарат і партком універсітэта пастаянна клапоціцца аб укам-  
плектаванні кафедры грамад-  
зянскай абароны высокаквалі-

фікаўнымі кадрамі. На ёй ця-  
пер працуе 12 чалавек, 10 з якіх з'яўляюцца выкладчыкамі.

Для трывалага замацавання студэнткамі тэарэтычных ведаў па медыцынскай падрыхтоўцы для прака-  
дзіжнікі практыкі выдзелены

установы горада.

Дыпломы медсёстрай сёлета атрымалі 230 чалавек. Пака-  
заныя імі веды на дзяржавных выпускных экзаменах у цэлым радоюць. Так, сярэдняй бал у студэнтак эканамічнага факультета складае 4,4, гісторыка-філалагічнага — 4,2, факультэта

фізывічнага — 3,6.

Дзяржавная камісія адзначыла, што побач з глыбокімі ведамі, якія неабходныя меды-  
цынскай сістры, выяўлены вы-  
сокая ваенна-патрыятычная пе-  
ракананасць, марксісцка-ленін-  
скае разуменне абароны нашай

сацыялістычнай Радыма. Гэта сведчыць аб вялікай уваже, якую ўзяліяеца ва ўніверсітэце пад-  
рыхтоўцы медыцынскіх сестраў  
запасу для грамадзянскай аба-  
роны.

**В. ПРАХАСЬКА,**  
старшыня дзяржавай выпускнай камісіі,  
загадчык гарадскога аддзела  
аховы эздароўя.

**Ю. ЗАЙЦАУ,**

нам. старшыня дзяржавай выпускнай камісіі,  
начальнік штаба грамадзянскай  
абороны Цэнтральнага  
раёна.

**НА ЗДЫМКУ:** у час здачы  
экзамена па медыцынскай падрыхтоўцы.

Фота А. Рудчанкі.

## ПЛЕНУМ КАМІТЭТА ЛКСМБ

Днём адбыўся пленум камітэта ЛКСМБ ўніверсітэта. Ен разгледзеў пытанне «Аб сумеснай работе камсамольскіх біору факультэтаў і камітэтаў камсамолаў падшэфных практых-  
вучылышчаў па падрыхтоўцы дастойнай змены рабочага кла-  
са».

З дакладам выступіла сак-  
ратар камітэта камсамола ГДУ Т. Ільянікова. У спрэчках па дакладу прыняў ўдзел сак-  
ратар камсамольскіх біору гісторыка-філалагічнага факультэта А. Айзенштадт, сакратар камітэта камсамола Добрушскага ПТВ-3 кінамеха-  
ніку Ю. Шэвелева, загадчык

сектара прафтэхадукацыі Го-  
мельскага аблкома ЛКСМБ У. Казлоў.

У дакладзе і выступленнях па яго абмеркаванню адзначана таа становчая работа, якая праводзіцца камсамольцамі ўні-  
версітэта па шфству над прафесійна-тэхнічнымі вучылышчамі вобласці, ускрыты маю-  
чы месца ў гэтай справе не-  
дахопы.

Пленум прыняў разгромну постанову, наўкаранаваную на дадзе-  
леўшчынаванне шфствія камсамольскіх сувязей камсамольскіх арганізацый, аказынне падшэфнымі вучылышчамі больш дзеяльнай дапамогі. Асноўным напрамкам сумеснай работы камса-  
мольскіх біору факультэтаў і камітэтаў ЛКСМБ падшэфных ПТВ вырашана лічыць павыш-  
ненне якнасці ведаў наўчэн-  
ці, іх прафесійнага майстэрства, развіццё наукоўца-тэхнічнай творчасці. Камсамольская арганізацыя ўніверсітэта ўзяла на сябе конкретныя абавяз-  
кальныя наўкавыя і ўзвышшую-  
щыя даклады.



Шырокое распаўсюджанне ў на-  
шай краіне набыла завочная форма  
наўчання. Яна даступна для кожнага,  
хто імкненца без адрыву ад  
вучылышча набыць і вышышную  
навуковую адукацыю. Многія сотні выклад-  
чыкоў, а пакуль што ў абітурэнтаў за-  
вочнага факультэта — гарачая,  
хвалюючая пара. Ідуць уступныи

экзамены. Пераважнай большасці  
абітурэнтаў яны прыносяць ра-  
дасы.

**НА ЗДЫМКУ:** сачыненне па  
рускай літаратуре ў вучылышчы  
абітурэнтаў біблага-глебавага і гісто-  
ральнага аддзяленняў.

Фота А. РУДЧАНКІ.

## У АБІТУРЕНТАЎ ЗАВОЧНАГА — ЭКЗАМЕНЫ

## З АГУЛЬНАЎНІВЕРСІТЭЦКАГА ПАРТЫЙНАГА СХОДУ

# НА ВУКОВА-ДАСЛЕДЧУЮ РАБОТУ- НА ВЫШЭЙШЫ ЎЗРОВЕНЬ!

Як паведамлялася ў папярднім нумары нашай газеты, 28 мая адбыўся агульнаўнерсіцэцкі партыйны сход. З дакладам «Аб задачах калектыву юніверсітэта па павышэнню навукова-даследчай работы» выступіў прэрэктар па навуковай работе, прафесар М. В. Навучыцель.

Ніжэй мы змяшчаем справа-  
здачу аб гэтым сходзе.

**В**А УМОВАХ завяршаль-  
нага года дзеяцтва пяцігодкі, шырокая разгро-  
нутага сацыялістичнага спа-  
борніцтва ў гонар 30-годдзя Перамогі Савецкага народу ў Вялікай Айчыннай вайне і да-  
стойной супружніц чарговага ХХV з'езда КПСС, адзначыў у сваім дакладзе М. В. Навучыцель, камуністы, увесці калек-  
тыў нашага юніверсітэта ак-  
тыўна працуяць над выканан-  
нем задач, постаўленых ХХV  
з'ездам КПСС, ХХVII з'ездам КПБ, наступнымі постановамі партыі і ўрада па пытаннях раз-  
візіі вышэйшай школы. Ва-  
ніверсітэце ажыццяўляюцца мерапрыемствы па стварэнню спецыялізацый і разгортванню ўзвядзенія з гэтых навукова-  
даследчых работ. Станоўчыя вы-  
нікі дае камплемексаванне наву-  
кова-даследчай тэматыкі, пра-  
дугледжваючай вывучэнне, эфектунасці асвяшчэнне і раз-  
візіё матэрыяльніх і духоўных расурсаў Палесся. Сіламі юні-  
версітата выконавецца 106  
тэм, у тым ліку 34 гаспадарча-  
дагаворны.

Зроблены першыя крокі па-  
стварэнню пры кафедрах і па-  
культэтах навуковых установ —  
праблемных і галіновых ла-  
бараторый. На кафедрах фізи-  
кі цвёрдага цела, галіновых  
економік і некаторых іншых ёсць для гэтага неабходны на-  
вуковы зароб. На грамадскіх  
пачатках арганізованы наву-  
кова-даследчай лабараторы пры  
кафедрах рускай і беларускай  
моў, беларускай літаратуры,  
педагогікі і психалогії, тэа-  
трычнай фізікі, агульной фізікі,  
фізіялогіі спорту і спартыўной  
мэдыцыні і інш.

Мала што робіцца для пера-  
адolenня распыленасці наву-  
ковых сіл на раздзе кафедр, па-  
вышэння навуковага ўзроўню і  
значнасці плануемай і выкон-  
ваемай тэматыкі, наладжвання  
цесных сувязей з каардыную-  
чымі навуковыми цэнтрамі  
краіны і рэспублікі. Толькі 15  
універсітэцкіх тэм уваходзяць  
з каардынацыйныя планы Ака-  
дэміі навук БССР.

Дакладыкі падкірэслі, што  
яшчэ больш актыўна траба раз-  
гортваць работу па стварэнню пры  
факультэтах і кафедрах галіновых і праблемных лаба-  
торый, перадольца дробнэтамасці па гаспадарча-дага-  
ворных работах. М. В. Навучы-  
цель адзначыў, што сярэдні кошт кожнай такоі работы, выкананай ва юніверсітэце, на 5—6 тысіч рублёў ніжэй за  
сарадную агульнасцю. Траба дабіцаць і таго, каб у выкананні гаспадарча-дагаворных работ удзельнічыць ўсе ка-  
федры і факультэты.

Жыцьцё патрабуе таксама шырэшага і эфектунасці пы-  
менення такіх новых форм су-  
вязі навукі з вытворчасцю, як  
дагаворы аб творчым супра-  
цоўніцтве, вучэбна-навукова-  
— вытворчыя аўтандыні. Не-  
хадна смялецша ўкараненне новых прагрэсіўных форм ак-  
тыўнага планавання і ком-  
плексных даследаванняў.

Ве́льмі важны з'яўлецца і задача па разрызанні павышэнню эфектунасці навукова-даследчай работы, асабліва па прыкладных напрамках, укаранен-  
не вынаходства на вытворчы-  
мі супрацоўніцтве, павышэнне  
кавалічнага манаграфічнага  
даследаванняў.

Ве́льмі важны з'яўлецца і задача па апошніх гады значна палепшы свае пазыцыі сярод ВНУ

рэспублікі. Цяпер навукова-  
даследчай работай ахоплены 83

прайекты студэнтаў стаціянар-  
най формы навучання.

Узрастает і эфектунасці на-  
вуковых даследаванняў. Сума

гаспадавога эканамічнага эфекту

работ прыкладнога характару

узвясла са 100 тысяч рублёў

у 1973 годзе на 204 тысяч

рублёў у мінулым. Некалькі

навуковыя манаграфіі, вучэбны

запісы выступаюць на старон-

дапаможнікаў, навуковых ар-  
тыкулаў.

Даслінуты позы рост спе-  
цыялісту высокай кваліфіка-  
цыі. У 1974-75 гг. абараніл  
доктарскі дисертациі дадзен-  
ты Д. В. Нікалаевіч, Ф. І. Шмі-  
даў, прадставіў доктарскую ды-  
сертацію даследчык У. М. Калмы-  
коў. Завяршаша работу над

напісанім доктарскі дисерта-

цій Л. І. Нядзель, А. І. Па-  
вук, М. В. Кухару, на пасаду

старшых навуковых супрацоў-  
нікаў прадводзіца П. Ф. Ве-  
расычага і Р. В. Шаймурату.

Значна ўзрасла эфектунасці аспірантуры (з 42 пра-  
цэнтаў у 1972 годзе да 83 —  
у 1974).

**С**КАЗАУШЫ аб вядомых  
поспехах, даслінутых  
калечтывам юніверсітэта

у разыці юніверсітэцкіх специялі-  
стуў на біёлага-глебавым, геа-  
лагічным і гісторыка-філалі-  
чным факультэтах. Рэзка

скіраўшыся ў аўтаматизаціі

працэсаў вынікаў, на

даследаваніі

даследчых работ, пастаўлены

даследчыкі Савецкага Саюза.

**П**А АДЗЕЛАВОМУ, са скан-  
цэнтраваннем увагі на

існуючых недахопах

праходзіла амбэркаванне да-  
клада.

Аб стане навукова-даследчай

работы на эканамічных фа-  
культэтах і практычных

надахопах засядаўшы

даследчыкі А. П. Тра-  
пецюкі.

Прафесар геалагічнага фа-  
культэта Г. А. Кузняцоў рас-  
казаў аб тым, як будзе праходзі-  
ці комплекснае вывучэнне  
беларускага Палесся з мэтай

яго эфектунасці практычнага

асвяшчэння.

Слушчыя прапановы выка-  
зуў даследчыкі кафедры механікі

і член парткома Ю. Кашын.

Ен зазначыў, што ў нашым

горадзе даўно наспела пара ад-  
крыць бібліятэку навукова-тэх-  
нічнай літаратуры і Дом тэхні-  
кі.

Аб тым, што прадугледжва-

еца зрабіць, каб патлыбіць

специялізацыі і карэнным

чынам палепшыць навукова-даслед-  
чай работу на біёлага-глебавым

факультэце для ака-  
зания дапамогі сельскагаспадар-  
чай вытворчасці, гаварыў

загадчык кафедры фізіялогіі

раслін, прафесар Ф. М. Хары-

тавановіч.

Намеснік старшыні Цэн-  
тральнага савета па навукова-  
даследчай работе студэнтаў па

прызыданчыні навуках, даслед-  
чыкі А. І. Клені ў сваіх высту-  
плеянаў спыніўся на пытанні

развіція ўніверсітэце

студэнцкіх даследаванняў.

Партупрограма кафедры філа-  
софіі, даследчык Б. С. Паноў пад-  
крэслі важнасць укаўплектава-  
нія настадмі калектыва на

гра-  
дзінскіх навуках, без чаго не ма-  
магчыма не толькі пасплюхова-  
весці навукова-даследчую

работу, але і забеспечваць высо-  
кі ўзроўень вучэбнага практыва-

ці. Траба дабіцаць і таго, каб у

выкананні гаспадарча-дагаворных

работ узялічыць ўсе кафедры

і факультэты.

Ве́льмі важны з'яўлецца і

задача па пытанні вынікаў

на паспехах, якіх дазволіць

зрабіць падкірэслі.

Ве́льмі важны з'яўлецца і

задача па пытанні вынікаў

на паспехах, якіх дазволіць

зрабіць падкірэслі.

Ве́льмі важны з'яўлецца і

задача па пытанні вынікаў

на паспехах, якіх дазволіць

зрабіць падкірэслі.

Ве́льмі важны з'яўлецца і

задача па пытанні вынікаў

на паспехах, якіх дазволіць

зрабіць падкірэслі.

Ве́льмі важны з'яўлецца і

задача па пытанні вынікаў

на паспехах, якіх дазволіць

зрабіць падкірэслі.

ках акадэмічных і саюзных выданій. Больш высокі паспехы бы-  
ць імі з тэмпамі падрхтоў-  
кі доктарскіх дысертацій.

Перад калечтывам выкладчы-  
кі юніверсітэта па фізічнай арганізаціі, пад-  
рхтоўкі докторскіх дысертацій, сказаў у заключ-  
чэнні М. В. Навучыцель, ста-  
ціца даўца ў практэзе, даслед-  
чыкі на ажыццяўленне задач, па-  
стаўленыя перад работнікамі

выкладчыкі на ажыццяўленне задач, па-  
стаўленыя перад работнікамі

выкладчы

# ДА ЎАГІ КУРАТАРАЎ

Паведамлецца прыкладна тэматыка палітычных інфармацый у чэрвень 1975 года.

## ПЫТАННІ ПАЛІТЫЧНАГА ЖЫЦЦЯ

ІНЦЫЯТЫВЕ ПЕРАДАВЫХ КАЛЕКТЫВАУ — ШЫРОКАЕ ПАШЫРЗННЕ (аб палітычных працоўных пачыннях лепшых калектывau краіны і рэспублікі ў разгортанні сацыялістычнага спаборніцтва з дастойнай сутэречу XXV з'езда КПСС).

Матэрыял публікуе газета «Советская Белоруссия».

СЛАУНЫЯ СЫНЫ І ДОЧКІ НАРОДА (аб кандытатах у дэпутата Вярхоўнага Савета ССР і мясцовыя Саветы дэпутатаў працоўных).

САВЕЦКАЯ ДЭМАКРАТЫЯ — У ДЗЕЯННІ (аб выніках выбараў у Вярхоўны Савет БССР і мясцовыя Саветы дэпутатаў працоўных).

Анатоль ЗЭКАУ

Дарэмна хтосьці вучыць, што без клапот —  
шчаслівы год.  
Жыць без клапот  
мне надакайць,  
жыць не могу я без клапот.  
Бо цяжка быць без  
хвалявання,  
бо нельга жыць — як  
набяжыць.

бо нельга век пражыць  
у маўчані,  
бо нельга век спакойным  
быць.  
А траба хоць падчас  
ўзрывачца,

хаця падчас трывогу  
біць...  
Бо нельга жыць —  
не хвалявацца.  
Бо нельга жыць —  
каб толькі жыць.

Старэюць нашы таты...  
У горад ліст ляціц,  
Каб выраўся дахаты  
Дзен колкы пагасціц.  
Гушаючы дома ўнукай  
І вадзяць у кіно.  
Говораць, што на рукі  
Нас браці не даўно.

Не, не знікаюць зінікі,  
Яны рассыпаюцца ў росы,  
Падаюць у крынічкі  
І касарам на косы.

Старэюць нашы таты...  
Багата пражылі.  
І дастаюць на святы  
За подзіў медалі.  
Шукаючы што ўспаміне  
Сваё, сівое што  
І пазнаюць у сыне  
Былу маладосць.

Гэта — новыя песні  
Сонечнай, звонкай раніцы...  
Не, не знікаюць зінікі,  
З іх жыццё пачынаецца.

С уроков школьніх в наш  
тайник.  
В тот самы... Где мечты  
лежали,  
Мы становіліся в тесні  
круг  
(На тетіве моей лечали  
Вновь зазнене детство  
вдруг).  
И край землі такой  
маничый!  
Был так доступен нам  
Своих забытых журавлей?..  
И воздух, травами  
пъяніці,

Вдыхали там лишь мы  
один...  
Но тетіва давно порвалася,  
І камышы те отцвель,  
И много раз весной  
являлись  
В небесной сині журавли.  
Іх ветер нес сквозь небо в  
дали  
За ту вуаль, где дым  
полей...  
А вы, давно ли вы встречали  
Своих забытых журавлей?..

Віктар ЯРАЦ

\* \* \*  
Сады прыціхлі. Адцвілі  
сады.  
Шпачыны голас пашырэ  
весёлы.  
Дождик размывае нечыя  
сляды,  
народжаных вітае  
навасёлай.  
Для ластавак — абыты  
правады,  
што цішнью з'ядналі  
з шумным светам.  
Сады прыціхлі. Адцвілі  
сады,  
каб лета налівалася ранетам.

На высокім беразе над Со-  
жам стварон мемарыял у памяць  
аб мужніх воінах і падполь-  
шчыках, якія аддавалі сваё  
жыццё ў барацьбе з ворагамі  
нашай Радзімы за яе незалеж-  
насць і щасце савецкіх лю-  
дзей. Мемарыял быў адкрыты  
да 30-годзіза Вялікай Перамо-  
гі. Ціпер тут ніколі не вянчыц  
кветкі. У выхадныя дні і будні,  
дарослыя і дзеці прыно-  
сіць іх ў складаючы на мар-  
муравыя надмагільныя пілты,



# ЗАСЛУЖАННАЯ ЎДЗЯЧНАСТЬ



Матэрыялы публікуюць усе газеты.  
**ПЫТАННІ ЭКАНАМІЧНАГА ЖЫЦЦЯ**

**ЯКАСЦЬ ПРАДУКЦЫІ — КЛОПАТЫ АГУЛЬНЫЙ** (аб павышэнні адказнасці кожнага работніка за выпуск прадукцыі высокай якасці, за паспехаве ажыццяўленне закліку партыі: «Даць прадукцыі больш, лепшай якасці, з меньшымі затратамі»).

**ЗОДЧЫА АБ АРХІТЭКТУРНЫМ АБІЛІЧЧЫ НАШЫХ ГАРАДОУ І ВЕСАК** (да выніку XI з'езда архітэктараў Беларусі).

**ПУСКАВАЯ АБ'ЕКТЫ ПЯЦІГОДКІ — У СТРОІ** (аб датэрміновым вынікам у эксплуатаціі многіх аб'ектаў дзеўстанія пяцігодкі — новых магутнасцей на Лукоўскім дзярэжынскім прадпрыемствітвам камбінаце, Магілёўскім камбінаце шаўковых тканін, Лідскім і Віцебскім мясцовымі камбінаціямі, Жлобінскім хлебазаводзе і інш.).

Матэрыялы публікуе газета «Советская Белоруссия».

**ТВОРЧАСЦІ ПОШУК МАЛАДЫХ — ПЯЦІГОДЦЫ** (аб

працоўных спраўах, патрыятычных пачынках камсамольцаў і моладзі рэспублікі: «Кожны дзень, на кожным рабочым месцы — вішнёвую прадукцыінасць працы»).

Матэрыял публікуе газета «Знамя юности».

**ПЫТАННІ МІЖНАРОДНАГА ЖЫЦЦЯ**

**ГАРАЧЫ ЗАКЛІК ДА МІРУ** (аб Звароце ЦК КПСС, Прэзідзіума Вярхоўнага Савета ССР і Урада Савецкага Саюза да нароуда, парламента і Урада свету).

**СУСВЕТНАЯ КАНФЕРЕНЦЫЯ ПА РАЗЗБРАЕННЮ, ЯYE ПРЫХІЛЬНИКІ ПРАЦІЦУНІКІ**

**ДЗЕ МААІСТЫ ШУКАЮЦЫ САЮЗІКАУ** (аб спрабах пекінскіх кіраўніцтва стварыць злавесны альянс з рэакцыйнымі коламі Заходній Еўропы).

Матэрыялы публікуе газета «Звязда».

**БІЯГУЧЫЯ ПРАБЛЕМЫ МІЖНАРОДНАГА ЖЫЦЦЯ** (на прагніце месяца прызначаюцца ўвагу слухаюць да найбольш важных зневешнепалітычных падзеяў і праблем).

Як паведамлялася ўжо, у сакавіку гэтага года ў нашым універсітэце праводадзіўся «Тыдзень донара». Студэнты і супрацоўнікі ГДУ аднесліся да важнага мерапрыемства з пачуццём высокай свядомасці і паказалі сваю палітычную сталасць. На залік пярэчнай арганізацыі таварыства Чырвонага Крыжа ўніверсітэта даца для медыцынскіх патрабаваній частку сваёй крываі адклинуўся 961 чалавек. 41 з іх бясплатна давалі сваю крываі чатыры і больш разоў. Асаўлівай удзялінчысці зі сваёю актыўнасцю заслужылі студэнты геалагічнага, гісторыка-філологічнага, фізічнага факультэту і падрыхтоўчага аддзялення.

Абласны камітэт таварыства Чырвонага Крыжа высоцкі асану ўклад донара ўніверсітэта

у накаленне запасаў донарскай крываі для медыцынскіх установ. Тыя, хто даваў ужо сваю крываі чатыры і больш разоў, узнагароджаны памятнымі падарункамі і медалямі «Донар ССР III ступені», астатнімі абаўлена падзялкай.

Д. БАСАВА,  
член камітэта таварыства  
Чырвонага Крыжа  
універсітэта.

НА ЭДЫМКУ: старшыня мясцікома, загадык кафедры грамадзянскай абароны Ф. Ганчэль уручае медаль «Донар ССР III» і памятны падарунак студэнту трэцяга курса геалагічнага факультэту У. Чакунову.

Фота А. Рудчанкі.

# ЗА АКТЫЎНАСЦЬ

Пры Гомельскім гаркоме ЛКСМБ дзеянічае асобны камсамольскі аператыўны атрад, у састаў якога ўваходзіць група студэнтаў эканамічнага факультэта нашага ўніверсітэта. Рабяты часла наладжаны рэйды, вядучыя благітасць барацьбу з парушнікамі грамадскага парадку. Самым актыўным з іх па хадайніцтву камандзіра атрада абаўлена падзялка камітэта камсамола ГДУ. Яе ўдастоены А. Пазднякоў, А. Шыцікаў, Д. Ліс, В. Вегера, П. Леанюк, А. Вавула, Я. Паеўскі, С. Швалкоў, Я. Шумураўтко, Н. Міхалка, В. Рагачава.

Так тримаць, дазорныя правапарадку!

## У СТАЛІЧНЫХ ВНУ

### ТВОРЧАСЦЬ СЯБРОУ

Выстаўка выяўленчага масцаўтва, якая праходзіла ў час фестывалю дружбы, прымечавага 30-годдзію Перамогі савецкага народа над гітлерскай Германіяй, пазнаёміла студэнтаў і выкладчыкаў нашага ўніверсітэта з творамі студэнтаў з В'етнама, Балгарыі, ГДР.

Цудоўныя рэчы: вышынкі, салфеткі, сумкі, зробленыя з вялікай любоўю, адлюстроўваючыя харектэрныя рысы мастацтваў тых краін, адкуль прыхадзілі вучыцца да нас замежныя славы нашых бацькоў і дзядоў.

Вялікую цікавасць выклікалі карціны Вам Тхі Нью Ань, в'етнамскай студэнткі, якая ў сваіх партрэтах імкнела адлюстроўваць образ сучаснай жанчыны. Непадзімныя назвалі глядачы і пейзажы Буй Даінъя Хоя.

Выстаўка прыцігнула да сябе многа аматараў жывапісу, графікі, народнай творчасці.

В. ЙОСЬКА,  
(«Беларускі ўніверсітэт»)

не, які быў прысвечаны 30-годдзю Перамогі савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне. Звыш двухсот кіламетраў пройдзена па месцах баявой славы нашых бацькоў і дзядоў.

Мы сустрэліся з ветэранамі Вялікай Айчыннай вайны, з быльмі партызанамі і падпольшчыкамі: схілшы галовы, стаялі над аконамі, дзе больш троцца гадоў назад гримелі байду, адబіваліся атакі карнікаў: мінутай мадчання памяць воінў, грудзьмі абаранілі ўзіглакі.

С. ШЫРОЧЫН,  
удзельніца паходу.  
(«Советскі инженер»).

### ВІНІКІ ПАДВЕДЗЕНЫ

На сумесным пасяджэнні біюро Мінскага гаркома камсамола і прэзідзіума Мінскага аблஸнога савета па турызму і экскурсіях падведзены вынікі III Зорнага паходу вучнёўскай і студэнцкай моладзі па месцах баявой і працоўнай славы савецкага народа. Пераможцамі паходу сярод ВНУ горада прызначаны турысты Мінскага педагогічнага інстытута імя А. М. Горкага.

(«Савецкі настаўнік»).

Рэдактар Ул. БАЛОГА.

### ПА МЕСЦАХ БАЯВОЙ СЛАВЫ

Калі трывала студэнтаў нашага інстытута нядайна зрабілі водны паход па рэчыцы Беразі-